

■ Вакол футбола

Дзмітрый
ГЕРЧЫКАЎ:

Футбольны мундзіаль паступова выходзіць на фінішную прамую. Сёння вызначача яшчэ два паўфіналісты турніру. Самы час пачаць падводзіць прамежкавыя вынікі. Пра самыя яркія падзеі турніру, сенсацыйныя прайгрышы, нечаканыя рашэнні футбалістаў і трэнераў і далейшыя перспектывы каманд карэспандэнт «Звязды» пагутарыла са спартыўным каментатарам Дзмітрыем ГЕРЧЫКАВЫМ, чые беларускамоўныя каментары гульніў гэтага чэмпіянату запамініліся многім гледачам.

ЛУІ ВАН ГАЛ
ЛОВІЦЬ КАЙФ

— Падзяліся, калі ласка, агульнымі ўражаннямі ад турніру.

На маю думку, гэта адзін з самых цікавых чэмпіянатаў за апошнія гады. Высокая рэзультатыўнасць, на групавой стадыі яна ўвогуле ішла на рэкорд, нечаканыя вынікі: шмат зборных, якія прэтэндавалі на медалі, павяліталі... Карацей, ёсць базавы мінімум, неабходны бальнешчыку, каб з цікавацю правесці вечар каля тэлевізара.

— Чыё выступленне стала для цябе найбольшай сенсацияй?

— Зборнай Коста-Рыкі. Каманда, якая ўмудраецца перабегчы грандаў сусветнага футбола, і пры гэтым у ёй няма «зорных» футбалістаў. Каманда, фізічна моцная, якая роўна пракачваецца па турніры. Каманда, якая выбіраецца ў плей-оф з «групы смерці», адпраўляючы дадому Англію і Італію... Да пачатку турніру здавалася: заб'юць гол на мундзіалі — гэта ўжо будзе для іх дасягненне. А цяпер костарыканцы дружна смяюцца з усёй Еўропы і махаюць услед ручкай англічанам і італьянцам.

— Але ў чэырцёфінале ў іх моцныя сапернікі — зборная Галандыі, якая сапраўды ўражае на чэмпіянаце.

— Гэта той самы выпадак, калі хочацца, каб для абедвух каманд усё скончылася добра. Прызнаюся: мне шкада будзе развітацца з костарыканцамі. На чэмпіянатах я заўжды падтрымлівае зборныя-аўтсайдавы, бо ім складаней прабіцца на топ-турнір. Тым не менш, думаю, галандцы атрымаюць перамогу і працягнуць барацьбу за Кубак. «Аранжавыя» — выдатна арганізаваная каманда. У іх ёсць круты трэнер Луі ван Гал, які перахывае «зніжну» маладосць, атрымліваючы асалоду ад таго, які гуляючы яго хлопцы. У іх неверагодны атакуючы патэнцыял: Ар'ен Робэн, які варты паловы зборнай, моладзь, якая толькі пачынае спрабаваць на смак чэмпіянаты. Думаю, праз некалькі гадоў зборная Галандыі ўвогуле стане вельмі магутнай «машынай».

БЕНЕФІС ВАРАТАРОЎ

— На групавой стадыі пакінулі турнір іспанцы, англічане, партугальцы, італьянцы... Як думаеш, гэтыя заслужанае пакаранне для дрэнна падрыхтаваных фаварытаў ці ў кагосці ўсё-такі быў патэнцыял прайсці далей?

— Напэўна, усё па заслугах. Хаця вылет італьянцаў дагэтуль здаецца мне... дзіўным. Матч супраць англічан «скурада адзур» згуляла шыкоўна! — падаросламу, разузна, тактычна дакладна. А вош што здарылася далей!... Здавалася, у італьянцаў у кожнай ліній хапае цаглянак, каб пабудоваць надзейны мост, які давядзё іх як мінімум да паўфіналу. Але атрымалася так, што Чэзарэ Прандзілі (галоўны трэнер зборнай Італіі. — Аўт.) увесць час тасавваў гэтыя цаглянікі і так і не змог вызначыцца з адной неабходнай схемай. За гэтай трэнерскай агоніяй было цяжка назіраць.

— Як ацнілі рашэнне Прандзілі, які пасля няўдачы на мундзіалі падаў у адстаўку?

— Я прытрымліваюся жорсткай формулы: выйграе каманда, праігравае трэнер. Зразумела, што ён біў па варотах, але ён выбіраў гэтых людзей і расказваў ім, што і які рабіць. Чалавек разумее:



тое, што ён задумваў, і тое, што атрымалася на выхадзе, — гэта зусім розныя рэчы, і, па вялікім рахунку, чэмпіянат ён праваліў. У Прандзілі хапіла духу ўзяць адказнасць на сябе — гэта дарагога варта.

— У Бразіліі асабліва добра выступаюць варатары. Хтосці з галкіпераў здзіўліў?

— Здзіўліў! — наўрад ці, бо і да пачатку мундзіялу я ўяўляў, хто на што здольны. Але тое, што гэты турнір становіцца чэмпіянатам варатароў, — гэта адназначна. Практычна ва ўсіх зборных менавіта галкіперы былі на вядучых ролях. Кейлар Навас з Коста-Рыкі, Гільерма Аноа з Мексікі, Клаўдзіа Брва з Чылі, Цім Ховард з ЗША — абсалютны рэкардсмен чэмпіяната па колькасці зробленых зэйваў... Адказнасць на гэтых хлопцах — каласальная. Бо палявыя гульцы стракуюць адзін аднаго, і іх памылкі могуць застацца незаўважанымі. Промях жа варатара ўбачаць усе. Яскравы прыклад — памылка Акінфеева ў матчы супраць паўднёамерыкаў. Адна асечка за 90 хвілін! На імгненне страціў канцэнтрацыю, у выніку — прапущаны мяч, недахоп ачкоў і вылет з чэмпіяната.

— Якія матчы запамініліся з тых, што давялося каментаваць?

— У пазітыўным ракурсе — Алжыр—Паўднёвая Карэя. Усе чакалі, што матч будзе так сабе і ўсё скончыцца сумнай нічыйёй. Бо дагэтуль Алжыр на топ-турнірах не забіваў на працягу 400-500 хвілін. А тут нарэчце прарвала — 4:2, шмат галоў, феерычная гульня, драматызм!... А з самых сумных — матч Нідэрланды—Іран. Калі за 90 хвілін было толькі некалькі ўдараў па варотах. Шчыра кажучы, я ўжо быў гатовы спяваць, танцаваць, стаць на галаве, каб крыху пазабавіць тэлегледача, бо ўсё разумелі, што нічога прыгожага і элагантнага на полі ні будзе.

— Дарчы, алжырцы выдатна правялі сябе на гэтым мундзіалі.

— Згодны. Мне падабаецца гэта вельмі дружная каманда. Што казаць, калі падчас трэніровак на базе ўсе футбалісты разам выконваюць намаз? Пасля поспеху ў Бразіліі багатыя арабскія бізнесмены і нават прынцы завальваюць хлопцаў падарункамі, а яны адмаўляюцца. Зборная, у якой правільныя каштоўнасці, напэўна, не можа не выклікаць сімпатыі. І гульніяны яны дэманстравалі цікавую: не сядзелі ў абароне — стваралі моманты. Нават са зборнай Германіі былі шанцы. Шкада, што фізічна не хапіла сіл датрымаць да серыі пенальці. Але з такім трэнерам, які Вахід Халілходжыч, думаю, у іх яшчэ ўсё наперадзе.

«МЕСІ ДЛЯ СВАЁЙ ЗБОРНАЙ
ЯК СТАТУЯ ХРЫСТА ДЛЯ РЫА»

— Шлях фаварытаў у плей-оф пакуль складаецца вельмі няпроста. Чым гэта можна патлумачыць?

— Беларускія трэнеры, напэўна, адказалі б сваёй любімай фразай: «У футбол навучыліся гуляць усе». Але мне здаецца, на гэтай стадыі турніру чана памылкі ўзрасла настолькі, што ўсе каманды гуляюць вельмі асцярожна. І на максімуме ні Аргенціна, ні Германія з першых хвілін не выкладаецца, каб не прапусціць у свае вароты. З-за гэтага нівеліруюцца шмат футбольных нюансаў, і на першы план выходзіць узровень зборнай. У адной каманды ёсць клас, у другой — парадак. Яны сустракаюцца, і атрымліваецца барацьба на 90 хвілін. Гэта — чэмпіянат свету. Многія разумеюць, што адзін удалы матч можа прынесці ім выгадны кантракт — усе гатовы паўміраць на полі. Трэнеры пераймаюць вопыт сваіх вядомых калег, і ў многіх атрымліваецца на дысцыплінаванасць, сыгранасць, узаемадапамозе пабудоваць добрую каманду. Думаю, падобная тэндэнцыя захавецца, і тагожа, як было раней, калі зборная Бразіліі выходзіць на пляцоўку і «на адной назе» ўчыняе разгром саперніка з лікам 6:0, ужо не будзе.

— З топавых каманд, якія працягваюць выступаць на мундзіалі, хто пакуль расчароўвае?

— Напэўна, выкажу крамольную думку, але і на групавой стадыі, і ў плей-оф расчаравалі аргенцінцы. Усе кажуць пра глыбіню саставу, пра тое, што яны могуць прывабіць у любы момант. Шчыра кажучы, я пакуль бачу толькі культ Ліянея Месі, які, як тая статуя Хрыста над Рыа-дэ-Жанэйра, быццам бласлаўляе сваіх папленчыкаў, і каманда забівае ў апошні момант. А на справе — яны не змаглі ўзламаць абарону Ірана, не атрымаліся выразна згуляць і ў 1/8. Мне здаецца, рэсурс аргенцінцаў значна ніжэйшы, чым думаюць эксперты, і хуткі вылет гэтай каманды больш чым верагодны.

— Вершы у тое, што бельгійцы здольны перайграць аргенцінцаў у чэырцёфінале?

— Чаму не? У Бельгіі — маладая, прагнаая да перамог каманда, загартаваная еўрапейскімі чэмпіянатамі. Іх трэнер Марк Вільямс сам быў героем бельгійскай зборнай 10-12 гадоў таму. Сярод іх ёсць лидары, якія гуляюць у топ-клубах: той жа Фелайні з «Манчэстэра», ёсць вопытныя гульцы — напрыклад, Кампані, які ў апошняю секунду становіўся чэмпіёнам Англіі. Бельгійцы і самі разумеюць, што ў іх хапае таленту і навыкаў, каб перамагчы самых грозных сапернікаў. Не здзіўлюся, калі яны пойдучь далей на гэтым турніры.

БЫЦЬ ФРЫКАМ? ТОЛЬКІ
НЕ НА ФУТБОЛЬНЫМ ПОЛІ!

— Не магу не спытаць наконт эпизоду з Суарэсам. Як ставішся да яго ўчынку? (Форвард зборнай Уругвая быў дыскваліфікаваны за ўкус саперніка падчас апошняга матча групавой стадыі з італьянцамі. — Аўт.)

— Мне здаецца, гэта ўжо паталогія. Адна справа, калі б ён пакусаў сваіх папленчыкаў — добра, мабыць, гэта іх матывуе. Ці пакусаў бы сябе за пяткі, каб больш галоў забіваць. Але калі пасярод матча ты кусаеш саперніка, гэта ўжо пераходзіць усе межы. Пры гэтым Суарэс, напэўна, разумеў, што ён — лідар зборнай, ад якога залежыць ледзьве не 75% поспеху каманды, і яго выбыванне ставіць крыж на далейшых перспектывах. Не было б Суарэса — не здарылася б перамогі над англічанамі, якім ён «падарыў» два галы. Так атрымалася, што ён вывёў сваю зборную ў плей-оф і ў той жа час крута яе падставіў.

— Даводзілася чуць думку, што падобныя персанажы патрэбны футболу. Маўляў, без такіх фрыкаў сумна і нецікава.

— Быць экзцэнтрыкам за межамі футбольнага поля — без праблем. Адна справа, калі ты апрапаўшэ ружовую блізню, робіш «сэлфі» і выкладваеш іх у ін-

тэрнэт. Гэта адбываецца толькі на тваім іміджы. Іншая справа, калі ты шокдзіш навакольным — сапернікам, сябрам па камандзе, бальнешчыкам.

— Акрамя сітуацыі з Суарэсам, падчас чэмпіяната з'яўляліся іншыя пікантныя навіны. Папарацкі, як заўсёды, налагагаве: хтосці сфатаграфавалі голаю жанчыну на балконе гасцінчнага нумара брытанскай зборнай, іншыя бачылі, як харвацкі футбаліст, агонелыя, адпачывалі ў басейне — і тут жа папаўзлі адпаведныя чуткі. Як думаеш, падобная інфармацыя сапраўды падагравае цікавасць да турніру ці проста сатрасае паветра?

— У мяне падобныя гісторыі выклікаюць іранічную усмешку. Як журналіст, я разумею, што такія «сенсацыі» робяць газетам тыраж, а сайтам — трафік. Мабыць, для кагосці з рэпарцёраў гэта адзіны шанец у жыцці заявіць пра сябе на увесь свет. Бо ўсе даведаюцца, што карэспандэнт Івануа застукаў голаю жанчыну на балконе ў брытанскай футбалістаў. Зразумела, што, пакуль ёсць тыя, каго цікавіць інфармацыя «ніжэй пояса», яна будзе з'яўляцца. Для мяне гэта неабавязковы аtryбуцт чэмпіяната.

— І напрыканцы зрабі свой прагноз: якія зборныя будуць змагацца ў фінале?

— Чакаю ў фінале пераможцу матча Германія — Францыя. У гэтым была б добрая футбольная логіка. Адносна іншага фіналіста цяжка сказаць: выстраліць можа любая з каманд, якія засталіся. Выдатна будзе, калі ў фінал праб'ецца зборная Галандыі. Увогуле, як еўрапейцу, мне было б прыемна убачыць еўрапейскі фінал чэмпіяната свету.

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ



ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

ПАНЯДЗЕЛАК, 7 ЛІПЕНЯ

1 БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.20 Навіны.
7.05, 8.05 Дзелавае жыццё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Зона Х.

8.50 Слова Мітралаліта Паўла на Нарадзэнне Іаана Прадцечы.

9.10 Галоўны эфір.

10.05 Серыял «След».

11.00 «Зорнае жыццё», «Акальцавае куміра».

12.10 «Мая праўда», «Зінаіда Кірыенка. Не магу больш маўчаць!».

13.10, 15.25 Меладрама «Кветкі ад Лізы».

15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.

17.20 Навіны.

17.35 Датэктывы «Азасель».

1-я серыя.

19.20 Арэна.

19.55 Форум.

21.05 Паранама.

21.45 Серыял «Дыверсant. Канец вайны». 1-я і 2-я серыі.

23.45 Актualьнае інтэрв'ю.

0.35 Дзень спорту.

2 БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Раніца.

9.00, 10.00, 21.30 Тэлебарометр.

9.05, 17.55 Серыял «Цені мінулага».

14.55 Камедыя «Утаймаванне свавольніка».

16.45, 0.35 «Перазагрузка».

17.30 «Кіпен».

18.55 Серыял «Рэальныя хлопцы».

16.50 Тэніс. Уімблдон. Мужчыны. Парны разрад. Фінал.

19.55 Мастацкая гімнастыка. Этал Кубка свету ў Мінску. Шоу зорак.

21.15 Час футбола.

22.00 Тэніс. Уімблдон. Жанчыны. Адзіночны разрад. Фінал.

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрам).

20.30 Навіны навіны.

6.05 «Наша раніца».

9.05 Контурсы.

10.00 «Жыць здорава!».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.

11.10 «У наш час».

12.05 «Яны і мы».

13.10 «Час абедаткі».

13.55 «Модны прыговор».

15.00 «Сам-насам з усімі».

16.15 «Смешнае і яшчэ смяшнейшае».

16.50 «Давай пажэнімся!».

18.20 «Адвартны адлік».

18.50 «Няхай гавораць».

20.00 Час.

21.05 Ток-шоу «Пазіцыя».

22.05 «Вайна машын». «БКА-205. Рачы разведчык».

22.40 Маст. фільм «Паўстанне планеты малпаў».

0.30 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

6.10, 17.20 «Мінччына».

6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».

7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».

8.30 «Тыдзень».

9.45 «Вялікае сяджанне».

10.40, 17.30 «Званая вясцара».

11.35 Серыял «Афрамаск-віч».

12.05 «Сямейныя драмы».

13.00 «Рэпарцёрскія гісторыі».

13.50 «Вялікі горад».

14.30 «Зорны рынг. Новы сезон. Бітва кавер-бэндаў».

Фінал.

16.50 «Далёкія сваякі».

16.20 «Наша справа».

16.55 «Следзі».

18.30 «Рэальная кухня».

20.00 «Сталічныя падрабязнасці».

20.15 Маст. фільм «Зона смаротнай небяспекі».

22.10 «Глядзець усімі!».

23.00 «Ваенная тайна».

0.45 Серыял «Джокер».

МІР

5.00 «180 хвілін».

8.15 Серыял «Генеральская ўнучка».

9.55 Маст. фільм «Адзінокая жанчына жадае пазнаёміцца».

11.30, 0.40 «Агульны інтэрв'ю».

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Навіны Саюздруснці (бягучы радок).

12.20 Серыял «Калі нам лёс...».

14.10 Дак. фільм «Тайныя знакі».

15.20, 23.50 Ток-шоу «Слова за слова».

16.10 Серыял «Будбацка».

18.20, 22.20 Серыял «Жураў 2».

21.20 Маст. фільм «Навошта ты сшышоў...».

23.00 «Беларусь сёння».

23.25 «Партызанскі край».

1.10 Серыял «Спальныя раёны».

БЕЛАРУСЬ РТР БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».

10.55 Надвор'е на тыдзень.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.

11.30 «Прамы эфір».

12.55 «Асаблівы выпадак».

13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Навіны — Беларусь».

14.30 «Пра самае галоўнае».

Ток-шоу.

15.40 «Тры капітаны. Руская Арктыка». Фільм 1-ы.

16.40 «Касманаўтыка».

17.40 Серыял «Гаспадыня майго лёсу».

18.40 Серыял «Пакуль станіцца спіць».

20.50 Серыял «Уральская каруначніца».

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY».

8.00 М/ф «Смяшарыкі».

8.30, 18.10, 0.00 Скetch-шоу «ё кадры».

9.00 «Спытайце кухара».

10.00 «Паспеец за 24 гадзіны».

11.00 Серыял «Свацця».

12.00 «Кіно ў дэталях».

13.00, 23.15 Скetch-шоу «Да-шэ моладзь».

14.00 Скetch-шоу «Адна за ўсімі».

15.00 Серыял «Фізіка або хімія».

16.00 Баявік «Бой з ценем 3: апошні раўнд».

18.40, 0.30 «Лаві момант».

19.00 Серыял «Дзёнік доктара Зайцавай».

20.00 Серыял «Тарыф на мінулае».

21.10 Серыял «Выжыць пасля».